

ЗВЯЗДА

Орган ЦКi МККП(б), ЦВКi СНК БССР

№ 93 (5767) 22 красавiка 1937 г., чацвер ЦАПА 10 КАП.

СЁННЯ У НУМАРЫ:

АБ ЛЕНІНЕ — Прамова тав. Сталiна на вечах крэмлёўскiх курсантаў 28 студзеня 1924 г.

У ЛЕНІНА МЫ ВУЧЫМСЯ ПРАЦАВАЦЬ: Бульбiч — Вучэнне Ленiна бессмяротна; Мiнiн — Гейiя Ленiна вызначыла наша прыгожае сёння; Мадушэвіч — Яго творы вучаць нас.

ЛЕНІН — Верш Наiры Зарiян.

В. М. Молату — Нашы задачы ў барадбье з трацкiсцкiмi i iншымi шкоднiкамi, дыверсантамi i шпiёнажам.

ПЕРАДАВЫ АРЫКУ — Свяшчэнны абавязак камунiста.

Прывятанне мадрыдскай нафрэнцый камунiстычнай партыi iспанii маскоўскаму камiтэту камунiстычнай партыi большэвiкoу.

Адказ маскоўскага камiтэту усеазаённай кому-

нистычнай партыi (большевiкoу) мадрыдскаму камiтэту камунiстычнай партыi iспанiи.

ЗА РУБЯЖОМ:

Трацкiсты выключаны з савецкай партыi.

Пасляжэне французскага кабiнэта;

Прыём у Парыжы ў гонар савецкiх скрыпачоў;

На франтах у iспанiи.

СВЯШЧЭНЫ АБАВЯЗАК КОМУНІСТА

Шкоднiцак жейавоў япон-якемак-трацкiсцкiх агентаў нанесла, як вядома, вялікую страту нашай народнай гаспадарцы. Маскiруючыся лiчыў гарачых прыхiльнiкoў савецкай улады, прыкiдаваліся камунiстамi, прасялішы ў партыю ворага народу займалi аказаныя паслугi i нанеслi удар за ударам рашучым гiмiнам савецкай партыi i ўраду, будаўнiцтва, транспарту.

У артыкуле, апублiкаваным у апошнiх нумарах журналу «Вольшэвiк» (аргi раздзел артыкула друкуецца сёння ў «Правдэ»), таварыш Молату дае вычэрпваючую характарыстыку тых палiцкiх нэцкiх, да якіх прыбiраў трацкiсцi, буржуазныя i iншыя агенты фашызма. Яны прыводзiлi ў нагоднасць механiзм, рабiлi аварыi, выбухi, бомбы, крушэннi, пажары. Яны прабавалi падарваць нашу гаспадарку шляхам загарування хоць вядзiвейшых будоўляў, якія маюць пераступленне абароны i гаспадарчае значэнне, шляхам стварэння вострых дыспароўшых у гаспадарцы, выпускаю браку, зрываў стаханавскага руху, наглымi спробамi зiець аблажэнне супроць савецкай улады сiроў працоўных.

Шкоды павiнны з усёй палiцкiсцiю змагацца за чэсныя адносіны да дзяржавы, за рашучае выкарэнненне драпежнiцкiх, рваднiх, дробабуржуазных тэндэнцiй, загаруць не зниччаных iнчэ ў некаторых нашых дзяржавных прадпрыемствах i ўстановах.

Для паспяховай барадбьи са спробамi ворага працягнуць на нашы прадпрыемствы патрабна падняць адказнасць кiраўнiцкoу за палбор работнiкаў. Нама iнжынерскiх палстаў скардiцца на недахват ацольных i таленавітых людзей у нашай краiне, на недахват мадэраў, якіх гараль жадаем прапавань, вучыцца i расцi. Людзiн мы багаты. Справа, стаа быць, толькi ва iх уцелым палборам.

Прамы абавязак партыйных кiраўнiцкoу — сiемя высюваць на кiрувую работу новымi маладымi кадрам, палiцкiсцiю правяральных, чэсных людзей, вядзiцых, падрыхтаваных i любячых справу. «Крытырым у палбор работнiкаў», — гаворыць тав. Молату, — павiнны быць як iх дэлавы, так i iх палiцкiсцiю яаснi, аб якіх кiраўнiцкi павiнны ведаць, — ведаць не па чутокi а не па паперках, а усур'ва, па аснове iтэазаённага пагляду за работай i на аснове пастаяннай праверкi работы гэтых людзей».

Выкiрпнiцкi шкоднiцтва трацкiсцкiх i буржуазных дыверсантаў i шпiёнаў выявляе буйнейшыя недахопы кiраўнiцкi, якія мы абавязаны перамагчы ў найкарацейшых тэрмiн. Асоўвай умовай павышэння руху наперад з'яўляецца чэснасць i базiцiскае крытыка тых нашых недахопаў, якія выкарыстаны ворагамi. «Кiраўнiцкi абавязаны, прымаючы дiялер, калi мюгiа факты ўжо ўскрызты, расцлужаць сваю работнiцкую, дзе яны памылкi, толькi дапусцiцi тэаўшчiя ўпiнчэннi, чаму абiяўлiся гэтыя факты» (Молату). Толькi сур'вiны добра сумелены аналiз недахопаў можа папярэдзiць новыя правалы, можа выкаваць кадры, расцiрыць палiцкiсцiю кругазор людзей.

Нарэшце, вядзiвейшым выхад з выкiрпнiцкi шкоднiцтва заклучаецца ў неабходнасць больш уважлiва прыслухоўвацца да голасу мас, да крытыкi мас, шыроў выкарыстань вельзаныр воняць працоўных. Грба палючыцца са скаржэннем прыпнуўшы адначасна, са спробамi некаторых кiраўнiцкoу звыклацца ад крытыкi i кантролю мас. Дрэнны той камандiр вытворчасцi, які не ведае бачыць сваю работу тэаўшчiя iнчэ работных, не ўжэе раiнна з актывам. Парочным мэтадам сваёй работы тэаў кiраўнiцкi сам адыкраве ворагу iматэрыялi шыкнiцы.

Гэта абзучнае палажэнне, на жалэ, усвядомлена выкуць iнчэ далёка не ўсiм кiраўнiцкiм. Вусцуючы на сходах актыва, многiа пачынаюць гаварыць i кiраўнiцкi тэаўшчi скрыпачу перад сваёй работнiцкi памылкi кiраўнiцкi. На многiх прадпрыемствах iнчэ ў хаду палiцкiсцiю шквонна, гiлiа тэаўшчi аб тым, бiшыа актыва з'яўляюцца неўпiнчым алом, актыва актыва з'яўляюцца ў асiных скаржэннях тэхнiцкiм працэсам. А некаторыя велькi крэфiцiсцкi актыва i вонячы работнiцкi, якім дурчачоў расцлужэнне шкоднiцкiх спраў, прыкхэзiць да зусiм дэлажнiх, павароўшчых выхадзi, прадукаючы i дiялер янчэ неапарнуую палiцкiсцiю бiаўржасцi, янчэ неапарнае расцлужэнне ворага, няздольнасць выкiрпачь яго.

Творчы злчiнствам, шкоднiкi выкарыстоўвалi адсутнасць строгага парадку на прадпрыемствах, адсутнасць праверкi выкананнi i безаказнага адносіны кiраўнiцкoу да рэалiзацыi раней прынятых рашэннiаў. Наш прамы абавязак рашуча палючыцца з сiстэмай безаказнасцi. Неабходна на кожным прадпрыемстве, у кожнай установе ўвесцi пэрыды i непачыны рэжым работы, парушэнне якога павiнна падрываць карацiа. Цэабожна, нарэшце, навучыцца праверкi выкананнi раней прынятых рашэннiаў i расцiрыраўнiаў, прыбiць гаспадарнiкам умненне працадiяў, апарыцца на актыва, на крытыку i падтрыманне мас.

Пасля Пленума ЦК прайшло ўжо нямаля часу. Аднак вынiкi шкоднiцтва лiквiдуоцца пакуль архiварыяў i нездольнасцiа. Некаторыя пачынаюць гаварыць кiраўнiцкi Наркмаўшчiпрама i iншых гаспадарчых наркмаўшчi янчэ замалчаныя. Аб гэтым свечыцца, напрыклад, станаўшчiя справы ў вулнiцы, у хiмiцкi, у малой прамысловасцi. З другога боку, i партыйныя актываы — Данажкi аком партыi ў першую чаргу — асцуюнi на залi павiнны пiтаны гаспадаркi. Пленум Данажскага акома, які абiяўлiся 18 красавiка, вымушан быў прызнаць неадвольнаючую работу бюро акома, гарэмаў i райкомаў партыi на выкананнi рашэннiаў Пленума ЦК ВКП(б) i ўказаннiаў таварыша Сталiна, прызнаць, што партыйныя актываы Данажскага не змоглi спалучыць максiмальнае ўзмацненне партыйна-палiцкiсцкi работы з узаненнем работы на кiраўнiцкi гаспадаркi. Цi патрабна больш шырока расцлужаць усю неадаптушчiацiсцкi патрабна станаўшчiа

«Выкiрпнiцкi i выгнанне ворага з рэбiн-заклучаецца ў тым, што нашы кадры павiнны не толькi дасканала валодаць тэхнiкi, але i дасканала азнаёмы большэвiзмам. А авалодань большэвiзмам — гэта вядзiць перш за ўсё перамагчы палiцкiсцiю бiаўржасцi, навучыцца правiльна ацэнаць людзей, падняць пiльнасць, на дурчачоў расцлужэнне ворага, не гледаючы на самую тiруую маскiроўку.

Палiцкiсцiю выкуваючы нашы кадры, мы абавязаны развiваць у iх зольнасць да самакрытыкi, вытвучаць саюна-выскамернае знайсцiа. Гаспадарнiк-большэвiк».

Важнейшы ўрок, які выкавае з шкоднiцкi трацкiсцкi i iх сур'вiнiцкi — правых расцiўрэтараў капiталiзма — заклучаецца ў тым, што нашы кадры павiнны не толькi дасканала валодаць тэхнiкi, але i дасканала азнаёмы большэвiзмам. А авалодань большэвiзмам — гэта вядзiць перш за ўсё перамагчы палiцкiсцiю бiаўржасцi, навучыцца правiльна ацэнаць людзей, падняць пiльнасць, на дурчачоў расцлужэнне ворага, не гледаючы на самую тiруую маскiроўку.

Палiцкiсцiю выкуваючы нашы кадры, мы абавязаны развiваць у iх зольнасць да самакрытыкi, вытвучаць саюна-выскамернае знайсцiа. Гаспадарнiк-большэвiк».

Гл. 3 i 4 стар. «Звезда».

(„Правда“)

АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. КУЗНЯЦОВА Л. С. СТАРШЫНЕЮ КАМІТЭТА ПА СПРАВАХ ФІЗКУЛЬТУРЫ І СПОРТА ПРЫ СНК БССР

Пастанова Савета Народных Камісарараў БССР

Совет Народных Комиссаров БССР постановляет:

Назначить тов. Кузнецова Льва Саламоновича старшим Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК БССР.

Старшиной Совета Народных Комиссаров БССР М. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнiк спраў Савета Народных Камісарараў БССР І. ЛУК'ЯНЧЫК.

г. Менск
20 красавiка.

ЗАВЕРШАН АРКТЫЧНЫ ПЕРАЛЁТ МАСКВА—ВОСТРАУ РУДОЛЬФА

МЫС ЖЭЛАНІЯ, 19 красавіка. (БЕЛТА). Сёння, у 13 г. 35 м., з'ячкiя Галэвiн вылечыў з Мыса Жэлаіня i адрэаў найшоў курсам на поўнач на маршчынаў в. Рудольфа.

вострава. Шлях ад Мыса Жэлаіня да в. Рудольфа самалёт пакрыў за 3 г. 30 м. На поўднёвым самалёт сустраў вялікі лобавы вецер.

Дасягнуўшы вострава Рудольфа, з'ячкiя Галэвiн закончыў арктычны пералёт па маршруту Масква — Халматоры — Нарыя — Мар — Мэагэіа — Шар — Мыс Жэлаіня — востраў Рудольфа даўжыняю каля 4 тыс. кіламетраў.

АРГАНІЗУЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА НА ЛЕПШУЮ СУСТРЭЧУ ПЕРШАГА МАЯ

ПРЫКЛАД ЧЫРВОНААРМЕНЦА ЗАЙЦАВА

У калгасе імя Кірава, Варатынскага сельсавета, Бабуўскага раёна, гэтымі дзямi да калгаснiка Пятра Зайцава прысхэў на палбўку яго снч, чырвонаармеец-танкiст Якаў Зайцаў. Будучы дома, Якаў рашыў папалаваць на трактары. Ён папрасiў у аднаго з трактарных атрадаў Шаўшчускай МТС даць яму магчымасць адышчыць сваю моту.

19 красавiка, прапуючы на трактары «УТЗ» вясмыамажыным плугам, тав. Зайцаў за пачуноў зенаў ўараў 21 гектар (норма 12 гектараў). Якасць ворава добраа.

Калгаснiкi захаляюцца работай энтузіаста-чырвонаармееца Язэпа Петровiча Зайцава.

СПАБОРНІЦТВА СТАХАНАЎСКІХ ЗВЕННЯ

138 стаханавскiх звеннў арганiзаваны прапуюць на палх Прыскага раёна. Звеннi калгасу амагаюцца за рекорды ўражлiа.

Звiаю стаханавкi калгаса імя Кірава, Мушыскага сельсавета, Вольгi Кiршчэні абавязалася атрымаць з гектара 10 цэнтэраў iльвавалана. Перад пасевам правельзена пружынаванне глебы ў дзе слядзi, усесена мiнеральнае ўгнаенне; фасфарытнаа мука з хлорыстай калем, а таскама курнынi памiт. Пасля гэтага вiаю зрабiла пасеву паленак i пiтучным памiтам. Ёльсеныя перад сёўбi было прапучаена праў трапчотку i трышкю.

Звiаю калгаснiка Васцюка Ізэа зба-

100 ТЫСЯЧ ПАР ДЗІЦЯЧЫХ САНДАЛЯУ

Работы калектыву аўткавой фабрыкi імя Тэльмана (Менск) сустракае Першаа мая новымi вытворчымi доспехамi. За дзеа дэкады красавiка фабрыка выкавала план у колькасным азначэннi на 109,7 проц. i ў пачыснам — на 106,7. Дасягнуты поспехі i ў палiцкiсцiю яаснi працуючiх. Пры норме выпуску 92,6 проц. прадукцый першаа гатунку за дзеа дэкады вышуча-на 93,35 проц.

Узнаў выпрацоўку пэх па вырабу сандэлаў, які ўсёе час адставаў. За 20 дэка красавiка ён выкаваў план у колькасным азначэннi на 109,6 проц. i пачыснам — на 108,7 проц. Пэх асыравіае новы вiд працуючi — дзiцiнныя сандэлы малых размероў. Да свiята будзе вышучана 1.000 пар.

Новых рекордаў дабiлiся асобныя стаханавцы. Тав. Хаст, прапуючы на працэсе прымалавання кабукоў, узнаў сваю выпрацоўку за 317 проц. нормы. Спраўнае выкананне норм за дзеа дэкады красавiка роўна 306,7 проц., сутрэню 250 проц. у сакавіку. Аз Хаста некалькi астае, але паслядоўна павышае выпрацоўку саабрiнчачоў з iм iнвучаўшчi Велiчка. У сакавіку тав. Велiчка выкаваў норму на 200 проц., 18 красавiка ён даў 228 проц. нормы. Узнаў выпрацоўку таскама адычкiцкi банiак Мірскi (171 проц.), пачынуўшы працэсу сандэлаў Калейнi (388 проц.), донельчычна Боймiчкi (110 проц.) i iнш. Тав. Барабейчык, які на дэкаднi нашыае дэла выканань норму, у апошнiа днi дае 110—111 процантаў.

НОВЫ ЦЭХ

МАГІЛЕУ. (Нар. «Звезда»). Падрыхтоўка к перамажэннi святла на швейнай фабрыцы імя Валадарскага азнамачуе вялiкiа радаснай пачэсткi. Уступiў у строй новы павышачы цэх. У калектыву фабрыкi ўдiаюся новы атрал работных — 400 чалавек, якія будуць працаваць у светлым, прасторным, прыгожа абсталяваным корпусе.

З новых работных 120 чалавек прайшлi павышачоў паўгараваўшчiю пачынуўшы ў старых пэхках. Астатнiа прайшлi з свiаго саабрчачоў. Цяпер работы калектыву фабрыкi імя Валадарскага павышае звыш дзюа тысяч чалавек.

Похы чух будзе вырабляць розны асартымент шпiагнаўна і баваўняннiа адылнiа для харошых жанчын i дзiцiннiа вайскоўна i школьнага ўрасту. Да вання гэтага года пэх павiнны вышучыць прадукцый на суму 1.600 тысяч рублёў.

За дзеа дэкады красавiка фабрыка выкавала прафiцiт на 107,9 проц. За першую палову красавiка брыгада тав. Лейнiка выкавала вытворчуу праграму на 143 проц., 16 красавiка — на 165 проц., 17 i 18 — на 165 проц. Брыгада тав. Прыстаўкi ў першай палове красавiка выкавала план на 125 проц., 16 красавiка — на 123 проц., 17 — на 128 проц., 18 — на 140 проц.

ПЕРАВЫКОНВАЮЦЬ НОРМУ У ДВА РАЗЫ

Калi жаночаа трактарная брыгада (брыгада Цірыа) Стараарожскай МТС выехала на поле калгаса «10-годыа Кастрычнiка», некаторыя адсталяла калгаснiкi проста заўлачы:

— Хiба жанчыне справiцца з такоў машынай?... Поее толькi нам пасуюць.

Маладыя трактарысткi — уздольнiцы ўсеаарожскага нарала дзiахчэа трактарыстаў Чэка Яўгенiя, Келiнк Марфа, Бробрюшнiа Ольга i Калтун Тапана не звалялi на гэтыя расмовы. Яны бiлi ўпэнаваны ў сваё сiлах i спадзявалiся, што пэналькi дэа калгаснiкi будуць адыаваеннi iх работай. 4 красавiка трактары праступiлi да работы. За рубль слязэні маладыя, нядаўна скончыўшы курс тэхнiцкiсцi, да iх работы пiльна прыглядаўся калгаснiкi i прыхоўшчi да аднаго выхаду: аруць добра.

У пачуноў зенаў з 8 на 9 красавiка трактарыстка Фака Яўгенiя адыаў урава перакрiаа норму выпрацоўкi; замест нормы ў 4 гектары яна адыаваў 7,93 гектара. Неўзабаве на поле прыхоўшчi дiрктар МТС i тут-жа перадаў ёй 50 руб. прэмiи. Гэта надобдэлаўша трактарыстка.

Следам за Яўгенiяй норыў узяла i больш пачалi перакрiваць i трактарысткi Велбрюшнiа Вольга i Калтун Тапана. Яны ўараваць за зенаў на 8,5 гектара. У жаночай трактарнай брыгадзе шырока разгарнулася сацыялiсцiсцкiае спаборнiцтва.

ТАРМОЗІЦЬ СТАХАНАЎСКІ РУХ

Мабiлсвая фабрыка «Прыа» ў 1937 годзе перайшла ў вядэнне Наркмаўска БССР. Пераход у новы наркамат нiколы не палiцкiсцiю спраў фабрыкi. Пiльна як не рiкхавалася, так i да гэтага часу не выконраецца. За першы квартал фабрыка тала ўсёа 57 проц. пiльна, i гэта ў той час, калi сiраваннi янчэ забавсчэна поўнаасцiа.

У чым прычына дрэннай работы фабрыкi? У тым, што кiраўнiцтва фабрыкi інарае стаханавскi рух, што бiаўнiца актываца да людзей, што нiякая тэхнiцкаа кiраўнiцтва ў пэхках янчэ.

Адстаўванне на фабрыцы велькi старое, належаўшае янчэ былому фабрыкату Лiшчуну. Многа вартэстаў i прагратуа старога тэпу, зношаны i атрабуўшы капiталнаа рамонту. Яны велькi неабавяены ў пажарных адносінах i ў тэхнiцкi безапаснасцi. Нямаўшчi ў снчi вiнчучуў пажар. Некаторым работчыа адычкiлiся з-за няправаўшчi вартэстаў.

У сумыаьным пэху адсутнiцтва вялiкаа трыба Пiль i дiаь расцiляюцца на пэху, а сраўнiцтва фабрыкi не вяртае на гэта нiякай увагi. Каб пiтучнi кругалiшчы вартэст i павысь пiль, неабходна спiнiць усё агарэтэ. Тысячы кубамэтраў сiраваннi ізэ ў адкiлi, безаказнаа разаварэавацца.

Дiрктар фабрыкi Шах, тэхнiкаўнi Шулер i начальнiк пэхка Капiлявiч не прыжлоўваюцца да голасу работных, гiаушчэа малейшую iнiцыятыву іх, інараюць стаханавскi рух. Прававоўшчi стаханавцў Дзюбiна, Сабалеўскага, накіраваны на палiцкiсцiю вятворчасцi ў ўмоў працы, аталiся перавалачыць. Па вiне пачынальчiа пэхка Капiлявiча ў

ПОСПЕХИ КРЫВАНОСАЎЦАЎ

У Менскi паравознаа дэле, узаагарэаьнаым азнаком «Ударнiку сталiнскага адылнiа», вандлет партыi Ірэмка, прапуючы на апароўшчi парнiаваьшчi i злчiнчывых колпачкi i хiмiяных надшпiннiаў, за 17 работных дэа красавiка выкаваў свiаго пiль на 235 проц. Малады токар Булiнчнi пры норме затраты 190 гадзiн i 47 мiнутаў зрабiў дэталi за 112 гадзiн.

СТРЭЛЧАНКА

Товар паравознаа дэле, узаагарэаьнаым азнаком «Ударнiку сталiнскага адылнiа», вандлет партыi Ірэмка, прапуючы на апароўшчi парнiаваьшчi i злчiнчывых колпачкi i хiмiяных надшпiннiаў, за 17 работных дэа красавiка выкаваў свiаго пiль на 235 проц. Малады токар Булiнчнi пры норме затраты 190 гадзiн i 47 мiнутаў зрабiў дэталi за 112 гадзiн.

И. ВІШНЕЎСКИ. СКОНЧЫЛІ СЯБУ ЗЕРНАВЫХ

Собасе «Узаварчiкi» (дiрктар т. Скроб) скончыў сёўбу вяршыа. Усёа пасеяна: аска 89 гектараў, ячмэню 55, шпiаннiн 15, пiль на 35.

Сёўба правельзена з адыаваеннем усiх агратэхнiцкiх правiлаў. Апрацоўка глебы выскаакаасвая.

ГАСМАН.

Ф. САКАЛОУСКИ.

С. ГАЛКІН.

МАДРЫДСКАМУ КАМІТЭТУ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ ІСПАНІІ

Дарагаа таварышнi!

З пачуццём глыбокай радасцi мы працэталi ваша брацкае прывiтанне. Маскоўскiа большэвiкi, усё прапуючыя сталiцы Савецкага Саюза — Масквы — захоплены гераiнчай барадбьё саабоднага іспанскага народу супроць фашысцкiх варвараў — мянчэжнiх баня Франкi i янчэма-iталiсцкiх iнтэрвэнтаў, якія янчэуць з сабой галечу, голод i азыаваенне працоўных іспанiи.

Нашы мысi i пачуццi даўсэды з вамi, мужныа абароны Мадрыда.

Кожная воняча перамога глыбока радуча пас, радуча вядзiць савецкаа грамадзянiннiа, бо «вызваленне іспанiи ах успiску фашысцкiх рэакцыявараў не бiць прыватнаа справа іспанцаў, а агульная справа ўсёа перавагаа i прагрэсiўнаа чалавечтэа» (Сталiн).

Мы ўдэаьны ў вашай далчэчэавай п-

ма, які жадае ператварыць іспанiю ў кааюны.

Каафэрэнцый камунiсцэў Мадрыда абавяае вам следваць па шляху перамажэнаа воняць, які вы азыахчi ўсiм народам, што амагаюцца за сваю незалежнасць, за сваю саабоду i за прагрэс, i не супакоўшчi да тако часу, пакуль мы не даб'ёмся поўнага вызвалення нашай радзiнi ад панаваннi іспанскага i мiжнароднага фашызма.

Нашай жыве маскоўскаа арганiзацыя большэвiкoу!

Нашай жыве камунiстычная партыя Савецкага Саюза!

Нашай жыве любiмы правадчы пролетарыта таварыш Сталiн!

Наша прывiтанне — гэта падака Мадрыда i іспанскаа народу ўсiм народам СССР за актывную сааіадачасць, якую да нас прывiтае радзiа пролетарыта з першаа моманту ўдару мiжнароднага фашызма, які жадае ператварыць іспанiю ў кааюны.

Каафэрэнцый камунiсцэў Мадрыда абавяае вам следваць па шляху перамажэнаа воняць, які вы азыахчi ўсiм народам, што амагаюцца за сваю незалежнасць, за сваю саабоду i за прагрэс, i не супакоўшчi да тако часу, пакуль мы не даб'ёмся поўнага вызвалення нашай радзiнi ад панаваннi іспанскага i мiжнароднага фашызма.

Нашай жыве маскоўскаа арганiзацыя большэвiкoу!

Нашай жыве камунiстычная партыя Савецкага Саюза!

Нашай жыве любiмы правадчы пролетарыта таварыш Сталiн!

Наша прывiтанне — гэта падака Мадрыда i іспанскаа народу ўсiм народам СССР за актывную сааіадачасць, якую да нас прывiтае радзiа пролетарыта з першаа моманту ўдару мiжнароднага фашызма, які жадае ператварыць іспанiю ў кааюны.

Каафэрэнцый камунiсцэў Мадрыда абавяае вам следваць па шляху перамажэнаа воняць, які вы азыахчi ўсiм народам, што амагаюцца за сваю незалежнасць, за сваю саабоду i за прагрэс, i не супакоўшчi да тако часу, пакуль мы не даб'ёмся поўнага вызвалення нашай радзiнi ад панаваннi іспанскага i мiжнароднага фашызма.

Нашай жыве маскоўскаа арганiзацыя большэвiкoу!

Нашай жыве камунiстычная партыя Савецкага Саюза!

Нашай жыве любiмы правадчы пролетарыта таварыш Сталiн!

Наша прывiтанне — гэта падака Мадрыда i іспанскаа народу ўсiм народам СССР за актывную сааіадачасць, якую да нас прывiтае радзiа пролетарыта з першаа моманту ўдару мiжнароднага фашызма, які жадае ператварыць іспанiю ў кааюны.

Каафэрэнцый камунiсцэў Мадрыда абавяае вам следваць па шляху перамажэнаа воняць, які вы азыахчi ўсiм народам, што амагаюцца за сваю незалежнасць, за сваю саабоду i за прагрэс, i не супакоўшчi да тако часу, пакуль мы не даб'ёмся поўнага вызвалення нашай радзiнi ад панаваннi іспанскага i мiжнароднага фашызма.

Нашай жыве маскоўскаа арганiзацыя большэвiкoу!

Нашай жыве камунiстычная партыя Савецкага Саюза!

Нашай жыве любiмы правадчы пролетарыта таварыш Сталiн!

Наша прывiтанне — гэта падака Мадрыда i іспанскаа народу ўсiм народам СССР за актывную сааіадачасць, якую да нас прывiтае радзiа пролетарыта з першаа моманту ўдару мiжнароднага фашызма, які жадае ператварыць іспанiю ў кааюны.

Каафэрэнцый камунiсцэў Мадрыда абавяае вам следваць па шляху перамажэнаа воняць, які вы азыахчi ўсiм народам, што амагаюцца за сваю незалежнасць, за сваю саабоду i за прагрэс, i не супакоўшчi да тако часу, пакуль мы не даб'ёмся поўнага вызвалення нашай радзiнi ад

ДА 67-годдзя 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ В. І. ЛЕНІНА А Б Л Е Н І Н Е

Прамова тав. СТАЛІНА на вечары крэмлэйскіх курсантаў 28 студзеня 1924 года

Таварышы! Мне сказаў, што ў вас тут палажан вечар ушановаў аб Леніне, а я запрашан на вечар у якасці аднаго з докладчыкаў. Я лічу, што няма неабходнасці прадставіць асабіста Леніна. Я думаю, што было б лепш асабіста паказаць вам фактаў, азначальных для характэрнага асабіста Леніна як чалавек і як дзеяча. Наміж гэтымі фактамі, можа быць, і не будзе ўнутранай сувязі, але гэта не можа мець рашучага значэння для таго, каб атрымаць агульнае ўяўленне аб Леніне. Ва ўсім выдалку, я на маю магчымасць у дзень выдалку даў вам больш таго, што абядаў вышэй.

ГОРНЫ АРОЛ

Упершыню я пазнаёміўся з Леніным у 1903 годзе. Праўда, гэтае знаёмства было не асабістае, а започтае, у парку перапіскі. Але яно пазначыла ва мне незгладзімае ўражанне, якое не пакінула мяне аж ўвесь час майрой работ у партыі. Я знаходзіўся тады ў Сібіры, у сямліцы. Знаёмства з рэвалюцыйнай дзейнасцю Леніна з канца 90-х гадоў і асабліва пасля 1901 года, пасля выдання «Іскры», прывяло мяне да пераканання, што мы маем у асобе Леніна чалавек незвычайнага. Ён не быў такім у нашых вачах простым кіраўніком партыі, ён быў яе фактычным тваром, бо ён адзіны разумеў унутраную сутнасць і неадкладныя патрэбы нашай партыі. Ён і параўноўваў яго да астатніх кіраўнікоў нашай партыі, мы ўвесь час здаваліся, што саратнікі Леніна—Ільінаў, Маргаў, Аксельрод і іншыя—стаць ніжэй Леніна палай галавой, што Леніну ў параўнанні з імі не проста адзін з кіраўнікоў, а кіраўнік вышэйшага тыпу, горны арал, які не ведае страху ў барацьбе і смела ведае ўперат партыю па выяваўных шляхах рускага рэвалюцыйнага руху. Гэтае ўражанне тав. глыбока запала мне ў думку, што я адчуў неабходнасць напісаць аб ім аднаму свайму блізкаму другу, які знаходзіўся тады ў эміграцыі, патрабуючы ад яго вадомы. Праз некаторы час, будучы ўжо ў сямліцы ў Сібіры, — гэта было ў канцы 1903 г., — я атрымаў захалячкі адказ ад майго друга і прачтаў, але глыбока змястоўнае пісьмо Леніна, якое, як я аказалася, пазнаёміў мой друг з маймі пісьмом. Пісьмом Леніна было параўнальна невялікае, але яно давала смелую, бясстрашную крытыку практыкі нашай партыі і падзыхай яе і сціслае ідэальнае ўсяго плана работ партыі на бліжэйшы перыяд. Толькі Леніну ў гэтым пісьме аб сапраўдных рэчах так проста і існа, сісна і смела — калі можна сказаць, гаворыць, а страляе. Гэтае простае і смелае пісьмо яшчэ больш умялавава мяне ў тым, што мы маем у асобе Леніна горага арла нашай партыі. Не магу сабе здаваць, што гэтае пісьмо Леніна, як і многія іншыя пісьмы, на прывычку старога падпольшчыка, я сімвалі.

З гэтага часу пачалося маё знаёмства з Леніным.

СКРОМНАСЦЬ

Упершыню я сустрэўся з Леніным у студзені 1905 года на канферэнцыі большасці ў Таммерфорсе (у Фінляндыі). Я спадзяваўся ўбачыць горага арла нашай партыі, вялікага чалавек, вялікага не толькі палітычна, але, калі хочаце, і фізічна, бо Леніна рываваўся ў майн убаражэнні ў выглядзе велікага, стагнага і прадставіцельнага. Якое-ж было маё расчараванне, калі я ўбачыў самага звычайнага чалавек, ніжэй сярэдняга росту, які нічым, літаральна нічым не адрозніваўся ад звычайных смертных...

Прынята, што «вялікі чалавек» звычайна павінен зазіраць на сходы, з тым, каб члены схода з заміраннем сэрца чакалі яго паўлення. прымім перад навабленнем вялікага чалавек члены схода напярэдашні: «стес... пішкі... ён ідзе». Гэта абранасць адваляла мяне не ліпшыя, бо я імпаўіруе, уступае павягу. Якое-ж было маё расчараванне, калі я даведаўся, што Леніна з'явіўся на сход раей дэлегатаў і, забіўшыся незе ў кутку, прапрадзку выдзе гутарку, самую звычайную гутарку з самымі звычайнымі дэлегатамі канферэнцыі. Не скрываю, што гэта здавалася мне тады некаторым парушэннем некаторых неабходных правы.

Толькі пазней я зразумеў, што гэтае прастата і скромнасць Леніна, гэтае імкненне астацца непрыкметным, або, ва ўсім выдалку, не кідацца ў вочы і не дакідываць сваё высокае становішча, — гэтае рыса прадстаўляе адну з самых сильных старон Леніна, які новага правядзла кожна мас, протычкі і звычайных мас найглыбейшых «пізоў» чалавечства.



Таварышы В. І. ЛЕНІН і І. В. СТАЛІН у Горнах у 1922 г.

СИЛА ЛОГИКИ

Выдзетны былі дзве прамовы Леніна, які ён сказаў на гэтай канферэнцыі: аб бліжнім моманце і аб аграрным пытанні. Яны, на жаль, не захаваліся. Гэта былі паўднёвыя прамовы, прыведзеныя ў бурнае захваленне ўжо канферэнцыяю. Незвычайна сіла пераканання, прастата і яснасць аргументацыі, вяртання і ўсім зразумелыя фразы, адсутнасць рысочкі, адсутнасць галавакружальных жэстаў і эфэктных фраз, якія ён быў на ўражанне, — усё гэта выгадна адрознівала прамовы Леніна ад прамовы звычайных «парламентскіх» арятараў.

Але мяне захапіў тады не толькі бок прамовы Леніна. Мяне захапіла тая неперадатлівая сіла логікі ў прамовах Леніна, якая некалькі суха, але зато грунтоўна авалодала аўдыторыяй, паспешова алектравазе і потым барэ де ў налон, як кажуць, без астатку. Я памяню, як гаварылі тады многія з дэлегатаў: «Логіка ў прамовах Леніна — гэта нейкая ўспаленная штурпальнасць, якія ахаляпіць дабе з усіх бакоў класчачы і з аб'ямаў якіх няма моцы выразацца: або адваляцца, або раманша на поўны прывал».

Я думаю, што гэтае асабістае ў прамовах Леніна з'яўляецца самай сільнай стараной яго арятарскага майстэрства.

БЕЗ ХНЫКАННЯ

Другі раз сустрэў я Леніна ў 1906 годзе на Сталінскім з'ездзе нашай партыі. Вядома, што на гэтым з'ездзе большасці астаўся ў меншасці, напярэці паражэнне. Я ўпершыню бачыў тады Леніна ў ролі пераможанага. Ён ні на ёту не быў падобен на тых правядароў, якія хныкаюць і ўмяваюць пасля паражэння. Наадварот, паражэнне ператварыла Леніна ў згустак энергіі, надхнаючы сваіх старонікаў і новым баям, к будучай перамозе. Я гавару аб паражэнні Леніна. Але якое гэта было паражэнне. Трэба было паглядзець на протыпнікаў Леніна, пераможанаў на Сталінскім з'ездзе — Шаханова, Аксельрода, Маргава і іншых: яны велікі мала білі падобны на сапраўдных пераможцаў, бо Леніну ў сваёй бязлітаснай крытыцы меншавізма не пакінуў на іх, як гаворыцца, жывога месца. Я памяню, як мы дэлегаты-большасці, збіўшыся ў кучу, глядзелі на Леніна, пятаючыся ў яго парамы. У словах некаторых дэлегатаў з'явіліся стонлесць, смутак. Помніцца, як Леніну ў адказ на такія словы ён прадаў і праз дубіка: «Не хныкайце, таварышы, мы наперад імя да хныкаючых інтэлігентаў. вера ў сваё сілы, вера ў перамогу — вось аб чым гаварыў тады з намі Леніна. Адчуваўся, што паражэнне большасці з'яўляецца часовым, што большасці павінен перамагчы ў бліжэйшым будучым».

«Не хныкаць на выдалку паражэння» — гэта тая самая асабістае ў дзейнасці Леніна, якая дапамагла яму агрутоўваць вакол сабе аднаго да канца і веруючы ў сваё сілы армію».

БЕЗ ФАНАБЭРЫЙ

На наступным з'ездзе, у 1907 годзе, у Лондане, большасці аказалася пераможанай. Я ўпершыню бачыў тады Леніна ў ролі пераможца. Звычайна перамога кружыць галаву некаторым правядаром, побіль іх заносілімі і фанабэрыімі. Часцей за ўсё ў такіх выпадках пачынаюць святкаваць перамогу, спачываць на лаўрах. Але Леніна ні на ёту не быў падобен на тых правядароў. Наадварот, імёна пасля перамогі становіцца ім асабіста цяжым і настражымам. Помніцца, як Леніна настойліва ўступаў тады дэлегатам: «першая справа — не захаляцца перамогай і не фанабэрацца; другая справа — замацаваць за сабой перамогу; трэцяя — дабіць праціўніка, бо ён толькі пабіт, але далейша яшчэ не дабіт». Ён адка

высокаў тады дэлегатаў, якія лёгкамыслена залупілі, што «ад гэтага часу з меншавікам пачоўчана». Яму не трэба было даказаць, што меншавікі ўсё яшчэ маюць карэні ў рабочым руху, што з імі трэба весці барацьбу ўмоўны, усяля пазабачаць пераацэнкі сваёй сілы і асабіста, неадважні сіх праціўніка.

«Не фанабэрацца перамогай» — гэта тая самая асабістае ў характары Леніна, якая дапамагла яму цярова ўзвасаць сілы праціўніка і стражыць партыю ад магчымых нечаканасцей.

ПРЫНЦЫПОВАСЦЬ

Правядары партыі не могуць не даражыць думкай большасці сваёй партыі. Большасць — гэта сіла, з якой не можна не лічыцца правядар. Леніна гэта зразумела не горш, чым усё іныя кіраўнікі партыі. Але Леніна ніколі не становіўся палонікам большасці, асабліва, калі гэты большасць не мела пад сабой прынцыповай асновы. Вывалі моманты ў гісторыі нашай партыі, калі думка большасці ў канфілікт з карэннымі інтарэсамі пратэтарыята. У такіх выпадках Леніна, не задумваючыся, рашуча становіўся на бок прынцыповасці супрці большасці партыі. Больш таго, ён не баўся выступіць у такіх выпадках літаральна адзін супрці усіх, раслічываць на тое, — як ён часта гаварыў аб гэтым, — што «прынцыповая палітыка ёсьць адзіна правільная палітыка».

Асабліва характэрны ў гэтых адносінах два наступных факты.

Першы факт. Перыяд 1909—1911 гг., калі партыя, робітнік контррэвалюцыйнай, перамяняла поўнае разажэнне. Гэта быў перыяд бязвер'я ў партыю, перыяд павальнага бегства з партыі не толькі інтэлігентаў, але часткова і рабочых, перыяд адмаўлення падполля, перыяд ліквідатарства і развалу. Не толькі меншавікі, але і большасці прадстаўлялі тады пельм рад Фракіі і пльней, большай часткай ахараваных ад рабочага руху. Вядома, што ў гэты імёна перыяд узнікла ідэя поўнай ліквідацыі падполля і арганізацыі рабочых у дэлегату, ліберальную сталінскую партыю. Леніна быў тады адзіным, які не падаўся агульнай паліцы і высока трымаў сцяг партыйнасці, зборчык разрознені і разбіты сілы партыі з даўным прупленнем і з неважлай упартасцю, ваючы супрці усіх і ўсякіх антыпартыйных пльней унутры рабочага руху, астойваўся партыйнасць з неважлай мужнасцю і з няобачнай настойнасцю».

Вядома, што ў гэты спрэчкі за партыйнасць Леніна аказаўся потым пераможцам.

Другі факт. Перыяд 1914—1917 гг., перыяд разгару імпералістычнай вайны, калі ўсё або амаль усё социал-дэмакратычны і социалістычны партыі, падаўшыся агульнаму патрыятычнаму чаду, аддалі сабе на ўдзяжненне айчынаму імпералізму. Гэта быў перыяд, калі ІІІ Інтэрнацыянал сціхіў сваё сілы перад капіталам, калі перад павіненсцінай хваляй не ўстаў павяць такіх людзі, як Шаханав, Каўчкі, Гэ і іншыя. Леніна быў тады адзіным, або амаль адзіным, які паліў рашучую барацьбу супрці социал-шавінізма і социал-пачыфізма, выкрываў зраўна і Шаханав і Каўчкі і кляўмі паваліваў тасць міжумачных «рэвалюцыянераў». Леніна разумеў, што ён мае за сабой нязначную меншасць, але гэта не мела для яго рашучага значэння, бо ён ведаў, што адзіна верная палітыка, якая мае за сабой будучыню, з'яўляецца палітыка паслядоўнага Інтэрнацыяналізма, бо ён ведаў, што прынцыповая палітыка ёсьць адзіна правільная палітыка. Вядома, што і ў гэтай спрэчцы за новы Інтэрнацыянал Леніна аказаўся пераможцам.

«Прынцыповая палітыка ёсьць адзіна правільная палітыка», — гэта тая самая

формула, пры запамозе якой Леніна браў прыступам новыя «непрыступныя» пазіцыі, заваўваючы на бок рэвалюцыйнага марксізма лепшыя элементы пратэтарыята.

ВЕРА У МАСЫ

Тэарэтыкі і правядары партыі, якія ведаюць гісторыю народоў, якія прапугу-дзравалі гісторыю рэвалюцыі ад пачатку да канца, часам хваляюць адной аспрыстойнай хвалябай. Хваляба гэтая называецца баязна мас, на верне ў творчыя здольнасці мас. На гэтай глыбе ўзнікае часам нейкі арятарскі прывядар, «паламаць многа ліпшага», жаданне вазаграць ролю мамы, якая старанца вучыць масы па кніжках, але па мадае вучыцца ў мас, —

— такая аснова гэтага роду арятарскі тэмыя.

Леніна прадстаўляў поўную протэтарасць такім правядарам. Я не ведаю дурогі рэвалюцыянера, які так глыбока верыў-бы ў творчыя сілы пратэтарыята і ў рэвалюцыйную мэтазгоднасць яго класавата інстынкту, як Леніна. Я не ведаю другога рэвалюцыянера, які ўмеў-бы так бязлітасна бачаць самазадовольнасць крытыкаў «хаосу рэвалюцыі» і «ваханаліі самалытных дзеянняў мас», як Леніна. Помніцца, як у часе адной гутаркі, у адказ на заўвагу аднаго з таварышоў, што «спасля рэвалюцыі павінен устанавіцца нармальны парадак», Леніна сэрэаўсціна заўважыў: «бяга, калі зноў, жадаючы быць рэвалюцыянерамі, забываюць, што жаўдольны нармальны парадак у гісторыі з'яўляецца парадак рэвалюцыі».

Адзоль пэгарадальнасць адносіны Леніна да ўсіх тых, якія стараліся звысока глядзець на масы і вучыць іх па кніжках. Адзоль нястомная прапаведзь Леніна: вучыцца ў мас, амысліць іх дзеянні, старанна вывучаць практычны вопыт барацьбы мас.

Вера ў творчыя сілы мас — гэта тая самая асабістае ў дзейнасці Леніна, якая давала яму магчымасць амысліць стыхію і накіроўваць яе рух у русло пратэтарскай рэвалюцыі.

ГЕНІЙ РЕВОЛЮЦЫ

Леніна быў народжан для рэвалюцыі. Ён быў сапраўды геніем рэвалюцыйнага выбухаў і найважнейшым майстрам рэвалюцыйнага кіраўніцтва. Ніколі ён не адчуваў сябе так свабодна і разасна, як у эпоху рэвалюцыйных патрасенняў. Гэтым а зусім не хаду сьвацаць, што Леніна аднолькава адорываў усёма рэвалюцыянае патрасенне, або што ён заўсёды і пры ўсіх умовах стаў за рэвалюцыйны выбух, Ніколі. Гэтым я хаду толькі сьвацаць, што ніколі геніяльна прапарываўся Леніна не праўдальна так поўна і выразна, як у часе рэвалюцыйных выбухаў. У дні рэвалюцыйных паваротаў ён літаральна расвітаў, становіўся і яснашам, прадугаваль рух класоў і імверныя з'яўленні рэвалюцыі, бачачы іх, як на долоні. Назарма гаворыцца ў нашых партыйных колах, што «Ільіч умеў павалва ў хвалях рэвалюцыі, як рыба ў вадзе». Асоль «заўважачая» яснасць тактычных донугаў і «галавакружальнасць» смеласць рэвалюцыйнага замыслаў Леніна.

Устаіваюцца два асабіста характэрных факты, якія азначваюць гэтую асабістае Леніна.

Першы факт. Перыяд перад Кастыўніцкім пераваротам, калі мільёны рабочых, сялян і салат, паланаючы крызіс у тым і на фронце, прапавалі іміру і свабоды; калі генераліт і буржуазія папрыстоўвалі ваенную дыктатуру ў інтарэсах «свайна да канца»; калі ўся тагачасная «грамадская думка», усё тагачаснае «соціалістычнае партыі» стаілі супрці большасці, трэтуруючы іх «вяміжкімі шпінэламі»; калі Керэскі прабаўваў запыць у падполле — і часткова ўжо паслеш запыць — партыю большасці; калі ўсе яшчэ магучыя імплінававаныя арміі аўстра-германскай кааліцыі стаілі супрці нашых стонесных і разлагаўных арміяў, а захочуўрапейскія «соціалісты» шчасліва прывалілі ў блок са сваімі ўрадамі ў інтарэсах «свайна да поўнай перамогі»...

Што значыць палітыч наўстанне ў такі момант? Палітыч наўстанне ў такой астаўні — гэта значыць наўстанне ўсё на карту. Але Леніна не баўся рыскаваць, бо ён ведаў, бачыў сваім асновічым поглядам, што паўстанне немінуца, што паўстанне пераможца, што паўстанне ў Расіі папрыктуе капел імпералістычнай вайны, што паўстанне ў Расіі ўскаліць змучаныя масы Захада, што паўстанне ў Расіі ператворыць ваю імпералістычную ў ваю грамадзяскую, што паўстанне мась Рэспубліку созтаў, што Рэспубліка саве-

таў паслужыць апаготам рэвалюцыйнага руху ва ўсім свеце.

Вядома, што гэтае рэвалюцыйнае прапаванне Леніна збылося ў далейшым з няобачанай жадаманасцю.

Другі факт. Певіныя дні пасля Кастыўніцкай рэвалюцыі, калі Совет Народных Камісарыаў прабаўваў прымушчы мянежана генерала, галоўнакамандуючага Духоніна, сплннчы ваенныя дзеянні і акрыць перагаворы з немцамі аб перамір'і. Помніцца, як Леніна, Крыленка (будучы галоўнакамандуючы) і адрываліся ў галоўны штаб у Пінеры па прывалу для перагавораў з Духоніным. Мінута была жаўдэна. Духоні і Стаўка катэгарычна адмаўляліся выконваць загад Соўнаркома. Камандні састаў арміі аханозіўся пакам у руках Стаўкі. Што дэжыць салат, то вельма было, што сьжа 12-мільёнава армія, падпарадкаваната тагачаснае арміі Савецкай улады. У самым Пінеры, як вядома, наспавала тады паўстанне юнвераў. Апрача таго, Керэскі ішоў на Пінер вайной. Помніцца, як пасля некаторай паўзы для прывалу твар Леніна асвініўся найкія неважыяны сьвятлом. Відаць было, што ён ўжо прыняў рашэнне. «Пойдем на радзісташню», — сказаў Леніна, — зна дам саслужыць карысць: мы знімем у

спецыяльным загадзе генерала Духоні назначым на яго месца галоўнакамандуючым т. Крыленка і звернемся да салт праз галаву каманднага састава з вак кам — акружыць генералаў, сплннчы ваенны дзеянні, зважача з аўстра-германскі салатамі і ўзяць справу міру ў свае ўласныя рукі».

Гэты быў «скачок у неважачасць». Леніна не баўся гэтага «скачка», наадрот, ён ішоў яму насустрач, бо ён ведаў, што армія хоча міру, і яна зваваю амятаючы на шляху да міру ўсе і ўсі пераможкі, бо ён ведаў, што такі спос уваружэння міру не прывяе ларача з аўстра-германскі салат, што ён разва ішту за міру на ўсіх без выключэн Фрагантах.

Вядома, што гэта рэвалюцыйнае прапаванне Леніна тагачасна збылося ў дэжым з усёй жадаманасцю.

Гэтыя два факты прадставілі асабістае Леніна, які ведае наша сёня.

Ты наша сіла і размах, Радзіма сваю мы няем, І у пражэктарных снапах Чытаем словы мы твае.

Ты ў кожнай песні дружаных нас Невінаем над нашою зямляй, На адпачынку ты між нас З уомешнай любя, дарагой.

Твой сьветлы розум не пагас, Ён словам Стаўкіна гарыць, Законом Стаўкіна для нас Ён кожнай літарай бліпчыць.

Ты бесмеротны між жывых, Ты — гуд гісторыі людской, Ты з даўніх кручэй сьнегахых Бляжым імлявіва ракой.

Ты ўвесь для радасных надзей, З табой прайдем усё гады, Пакуль гісторыя ідзе, — Ты будзеш з намі, правадар!

НАЙРЫ ЗАР'ЯН

Армянскі паэт-эраманасец. Перакладу ПАТРУСЬ БРОУКА.

Ты наша сіла і размах, Радзіма сваю мы няем, І у пражэктарных снапах Чытаем словы мы твае.

Ты ў кожнай песні дружаных нас Невінаем над нашою зямляй, На адпачынку ты між нас З уомешнай любя, дарагой.

Твой сьветлы розум не пагас, Ён словам Стаўкіна гарыць, Законом Стаўкіна для нас Ён кожнай літарай бліпчыць.

Ты бесмеротны між жывых, Ты — гуд гісторыі людской, Ты з даўніх кручэй сьнегахых Бляжым імлявіва ракой.

Ты ўвесь для радасных надзей, З табой прайдем усё гады, Пакуль гісторыя ідзе, — Ты будзеш з намі, правадар!

НАЙРЫ ЗАР'ЯН, Армянскі паэт-эраманасец. Перакладу ПАТРУСЬ БРОУКА.

Не! Ты жывеш, вадзі Леніна, Ты наша ішчэ, наша воля, Пудоўны розум твой і геній Не будучь мёртвым ніколі.

З табой ідем паходным маршам, Мінэем гол адзін, другі... Ты гарады будзеш нашы, Ты ўсюды з намі, дарагі!

Ты не загінуў, не пагас, І кроў твая ў нас бурліць, Ты жар нываісіні ў нас, Нахапія неустрымны кліч.

Ты моладз смелую вадзеш На варту, на палі, ў рудні, Наперадз калон ідзеш, І зязяні на старонках кніг.

Ты сонна ішчэпа заанаў, І ад Мадрыда да Крымска — Усюды знаюць на зямлі, Як сьлаўна Леніным зямля...

У ЛЕНІНА МЫ ВУЧЫМСЯ ПРАЦАВАЦЬ

Геній пратэтарскай рэвалюцыі, арганізатар і правядар большасці партыі, бесмеротны Вадзімір Ільіч Леніна ў сваім артыкуле «Вадзікі пачынь» высока апаніў першы «коммуістычны суботнік». Гэта была дэніскае іскра, якая потым запаліла агонь социалістычнага сабароніства і ўдарніцтва ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі нашай краіны.

Стыханавскі рух з'яўляецца вышэйшым этапам у развіцці социалістычнага сабароніцтва і ўдарніцтва. Яго прадбачыў Вадзімір Ільіч у сваіх творах. Творамі Леніна я карыстаюся ў ітэлектуальнай сваёй рабоце. Так, каб зразумець сутнасць социалістычнага сабароніцтва, я звяртаюся да твораў Леніна, і там зусім ясна акрэслена наша социалістычнае сьняня. Я чытаў артыкул «Вадзікі пачынь», і гэта дапамагло мне забяспечыць разаротванне і кіраваньне социалістычным сабароніцтвам і стыханавскім рухам на нашым заводзе.

Стыханавскі рух азначае ўзвяду вытворчасць прамы і непрыкладнае «новыя работ» зраз устараі, сталі ізіліні, іх выкапавань і перавыконваюць ўсе рабочыя

завода, за выключэннем 33 асоб, якія надаўна прышлі на завод. Зраз распрываюцца пытанне аб перагалазе гэты норм. Стыханавскі смела зламалі стары традыцыйны прывяду ў немагчымасці перавыконваць вытворчыя нормы. Усё гора рабілася свядома, самімі рабочымі. Гэ паказала пачомакі ўзрос тэхнічна-будтурны і палітычны ўзровень кожнага рбочага, надолькі ён разумеўне ўзвядома да патрабаваньня социалістычнай эпохы.

Потымшні апраўданьне і практычкі азначыліся словы Вадзіміра Ільіча Леніна, сказаныя ім у 1919 годзе ў поведу першага «коммуістычнага суботніка» на Маскоўска-Казанскай чыгуны «Комуістычны суботнік» імёна тагачаснае вадзірае гістарычнае значэнне, ш якія паказавалі нам свядомы і добрая воляны пачынь рабочых у развіцці праду і ініцыятыўна працы, у пераходзе да новапрадвойна ініцыятыўна, у творчасці с пільнаістычных умоў гаспадаркі і жыцця на заводзе.

Вучэнне вадзіка Леніна бесмеротна яго асвятляе наш шлях у бесмеротны руху да комуізма.

Санратар парткома завода імя Варашылава БУЕВІЧ.

Вучэнне Леніна бесмеротна. У ім мы знаходзім вымаральны адказ на ўсе хвалючыя пытанні сьняняга жыцця.

Вядома, што Стаўкіна Канстытуцыя социалізма выклікала бязмерную радзель працуючых нашай краіны і жадаўне вывучаць глыбока і значэнне кожнага з артыкула. Каб больш папуляра і зразумела расклучыць агітатарам, для вывучэння з рабочымі, 12 артыкула Канстытуцыі — аб тым, што «... ў СССР ажыццяўляецца прышын социалізма: «Ад кожнага па яго здольнасці, кожнаму па яго працы», я звярнуўся да работ Леніна «Дэярэва і рэвалюцыя», дзе ён дае аснову і поўную характарыстыку залад

першага фазы коммуістычнага грамадства Ён пісаў: «Да таго часу, пакуль настліць «вышэйшая» фаза комуізма, соцылісты прыбуваю найсуровейшага канту з боку грамадства і з боку зярняна над мерой працы і меры сплннчываня... Толькі геній Леніна мог з такой яснасцю і чоткасцю вызначыць будучае жыццё наша прывядома сьняня. Вывучэн работ Леніна дапамагае нам у ітэлектуальнай і кіраўніцтва шматгранна партыйным жыццём».

ПРАЦЯГ АРТЫКУЛА тав. В. М. МОЛАТАВА

што не падарэцца, па той ці іншай лічыннай, ворагі і прамыя зрабы...

я абмежавана думкаю аб вучэнні таварнай прамысловасці...

дзых людзей, працягваючы абнавіць-скую пераборніцтва...

На самай справе, чаму не спалучыць прамысловасць з карысным? Чаму не скарыстаць якую-небудзь жэрэбучую або напаложную прамысловасць...

Вось як вучыў Ленін правараў работнікаў, калі справа ідзе аб ахове інтарэсаў дзяржавы, аб абароне інтарэсаў пранайных...

Урокі выкрытай школьніка - дзверніцкай работы трафіка-фашыскай шайкі пакрысаваліся неабходнасць высялення на кіруючыя пасты палітычна правяральных, чэсных і адноснах да дзяржавы работнікаў...

ПРЫЁМ У ГОНАР СОВЕЦКІХ СКРЫПАЧОЎ

ПАРЫЖ (стапіла Францыя), 20 красавіка. (БЕЛТА). Сёння, у гонар знаходзячыхся ў Парыжы савецкіх музыкантаў...

ЗАБЫТЫ ДАГАВОР НА СОЦСПАБОРНИЦТВА

Работы і работнікі півавага друку Менскага завода імя Кірава сумесна з партыйнымі кадрамі і рэдакцыяй шкатунаржакі «Кіравец» 25 лютага г. г. прынялі вышкі рабпраў півабскага завода імя Кірава на сацыялістычнае спаборніцтва...

БЕЛАРУСКАЯ ОПЕРА «НОЧЬ НА ІВАНА-КУПАЛА»

20 красавіка ў памяшканні Яўрэйскага дзяржаўнага тэатра ў Менску адбылося праслуханне ўрыўкаў першай беларускай оперы «Ночь на Івана-Купала» беларускага кампазітара Туранкова.

СУД НАД ЗАБОЙЦАМІ МАСТАКА Ю. М. ПЭНА

ВІЦЕБСК (Мер. «Звязда»). Вчэрняе пасяджэнне суда 21 красавіка было прысвечанае суду над забойцамі мастака Ю. М. Пэна.

ПАСЯДЖЭННЕ ФРАНЦУЗСКАГА КАБІНЕТА

ПАРЫЖ (стапіла Францыя), 20 красавіка. (БЕЛТА). Адбылося пасяджэнне французскага ўрада пад старшынствам прэзідэнта рэспублікі Лебрана.

ТРАФІКІСЦЫЯ АГЕНТЫ ВЫКЛЮЧАНЫ З СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПАРТЫ

ПАРЫЖ (стапіла Францыя), 20 красавіка. (БЕЛТА). На пасяджэнні нацыянальнага савета сацыялістычнай партыі, на якім абмяркоўвалася пытанне аб дысцыпліне і агульнапалітычным становішчы Францыі...

Устаю па справе было дапытана 10 асуджаных. Услед за допытам следка былі апытаныя акты судова-медыцынскай экспэртыз. З гэтым старшыня суда абмясціў судовае следства законным і прадставіў слова дзяржаўнаму абвінавачанню т. Глевару.

ДЗЕННІК - Даміян тав. Пунішчэна «Аб адвадах антырадыкальнай прапаганды»...

БЕЛАРУСКИ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАВНЫ ТЭАТР (БДТ-1) 22 красавіка АПОНІЯ

Дзеньчы гукавы кіноапарат ПАКАЛЕННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ

РАДЫёПЕРАДАЧЫ НА 22 КРАСАВІКА: 8.30 - «Апониця наведальніцы»...

Інстытут масавага завочнага навучання партыянаў пры ЦК КП(б) Беларусі паведамляе, што праз радыёстанцыю імя Комінтэрна будучы ператаны наступныя лекцыі на курсу палітаноміі:

Менскі піваварны завод «БЕЛАРУСЬ» выпускае ў продаж ПІВА ВОДЫ ФРУКТОВА-ЯГАДНЫЯ НАПІТКІ

ДА ВЕДАМА ГРАМАДЗЯН, якія ЗАХОЎВАЮЦЬ АБЛІГАЦЫІ ДЗЯРЖАЎНЫХ ПАЗЫК У АШЧАДНЫХ КАСАХ

БЕЛАРУСКИ ТРЭСТ ГАЛОЎХЛЕБ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ ДА ПЕРШАМАЙСКИХ СВЯТ

ГАТУНКОВАЕ НАСЕННЕ ТРАУ КАНЮШЫНЫ, КОРАНЬПЛОДАУ, ГАРОДНЫХ КУЛЬТУР І КВЕТАК

МЕНСКАЯ БАЗА ДЗЯРЖСОТФОНДА ПРАДАЕ праз свае ЛАРКІ

ДА ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА Для лепшага абслугоўвання пакупнікоў ДА НАДЫХОДЗЯЧЫХ СВЯТ 1 МАЯ